

# Трапіць у поле "бачання"

Што ўяўляе з сябе сёння тэатральнае мастацтва Венгрыі? Заслону над гэтым пытаннем прыадкрыла ў час "Панарамы" прафесар Ніна Кірай — вядучы венгерскі мастацтвазнаўца, гісторык тэатра, крытык, каардынатор Міжнароднай праграмы тэатра імя М.Чанай ў Дэбрэцэне, член журы многіх міжнародных конкурсаў і фестываляў. Яна падарыла бібліятэцы БДУКіМа сваю кнігу, відэазапісы спектакляў, выступіла са змястоўной лекцыяй, што суправаджалася багатымі відэараадам.

— Тэатр XX стагоддзя — іэта тэатр бачання. І адкрыцці венгерскага тэатра на ўпрост звязаны з развіццём ёўрапейскага мастацтва. Але ж венгерскі тэатр пабудаваны не на рэжысурэ, а на школе акцёрскай ігры — і на жанрах містэрый, аперэ-



ты і зінгшпіля, якія могуць лічыцца нацыянальнымі здабыткамі. Ёта не псіхалагічны тэатр, а тэатр дзеяння і характеристаў, дзе вельмі важныя жэст, пластика. Але калі кожны ствараў свой характар, яны часта не сутыкаліся паміж сабой: артысты не ўмелі слухаць адно аднаго, займаючыся кожны сваім вобразам.

Новы віток развіцця стартаваў у 1980-я, калі пачалася актыўная студыйная праца. Адна з таких студый увогуле месцілася ў звычайнай кватэры, але аб'ядноўала рэжысёраў ды акцёраў з кампазітарамі, мастакамі і ўсім, хто ўдзельнічае ў падрыхтоўцы спектакля. Шмат узімка і пластычных эксперыментальных студый ды тэатру. Чэхай, Мальер і Шэкспір сталі амаль "нацыянальнымі" драматургамі Венгрыі, настолькі часта пачалі іх там ставіць.

У рэжысуры ж была зроблена стаўка на лепшых майстроў, запрошаных з усяго свету. І паступова з'явіліся свае цікавыя пастановачныя работы, асабліва плённа сталі працаўцаў у тэатры кінарэжысёры.

Ну, а вечную дылему — хто ў тэатры галоўны: акцёр ці рэжысёр? — лепш за ўсё адлюстроўвае наступная, амаль містычная, гісторыя. Вядучая актрыса паабязцала запрошаному рэжысёру выпустіць з ім спектакль. Той прыехаў працаўцаў, а яна — у коме: стуціцыя абсалютна непрадбачаная. Рэжысёр прысеў на яе ложак у шпіталі і з горычам сказаў: "Як жа так? Вы мяне падвялі!" Наступным днём артыстка раптам апрытомнела, загаварыла, — і неўзабаве адбылася прэм'ера...